

**Белорусский государственный университет  
Экономический факультет  
Кафедра теоретической и институциональной экономики**

**Аннотация к дипломной работе  
«Конкурентная среда на рынке страховых услуг Республики Беларусь»**

**Милейко Дарина Андреевна,  
научный руководитель: Руденков Игорь Александрович**

**2014 г.**

## Реферат

Дыпломная праца: 74 с., 5 мал., 3 табл., 42 крыніц, 6 прыліў.

СТРАХАВЫ РЫНАК, СТРАХАВЫ ФОНД, АСАБІСТАГА СТРАХА-  
ВАННЯ, МАЁМАСНАГА СТРАХАВАННЯ, АБАВЯЗКОВАЕ СТРАХАВАН-  
НЕ, ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ, СТРАХАВАЛЬН ІКІ, СТРАХА-  
ВАЛЬН ІКА, КАНКУРЭНЦЫЯ, ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ.

Аб'ект даследавання – страхавы рынак Рэспублікі Беларусь.

Прадмет даследавання – канкурэнцыя на рынку страхавых паслуг Рэс-  
публікі Беларусь.

Мэта працы складаецца ў вывучэнні спецыфікі страхавога рынку Рэспуб-  
лікі Беларусь, аналіз праблем і перспектывных напрамкаў развіцця, вывучэнне  
канкурэнцыі на рынку страхавых паслуг Рэспублікі Беларусь.

У працэсе работы праведзены наступныя даследаванні і распрацоўкі.  
Прааналізаваны страхавы рынак Рэспублікі Беларусь, разгледжаны фінансавыя  
паказчыкі дзейнасці страхавых арганізацый, вывучаны праблемы страхавога  
рынку, прапанаваны напрамкі развіцця страхавога рынку, разгледжана канкур-  
энтнае асяроддзе страхавога рынку, прапанаваны перспектывы рынку страха-  
вых паслуг.

Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца ацэнка  
перспектывы росту рынку страхавых паслуг.

Вобласцю магчымага практычнага прымянення могуць быць практычная  
дзейнасць спецыялістаў і кіраўнікоў страхавых кампаній, распрацоўкі праграм  
развіцця.

## Реферат

Дипломная работа: 74 с., 5 рис., 3 табл., 42 источников, 6 прил.

СТРАХОВОЙ РЫНОК, СТРАХОВОЙ ФОНД, ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, СТРАХОВЩИК, СТРАХОВАТЕЛЬ, КОНКУРЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

Объект исследования – страховой рынок Республики Беларусь.

Предмет исследования – конкуренция на рынке страховых услуг Республики Беларусь.

Цель работы заключается в изучении специфики страхового рынка Республики Беларусь, анализ проблем и перспективных направлений развития, изучение конкуренции на рынке страховых услуг Республики Беларусь.

В процессе работы проведены следующие исследования и разработки. Проанализирован страховой рынок Республики Беларусь, рассмотрены финансовые показатели деятельности страховых организаций, изучены проблемы страхового рынка, предложены направления развития страхового рынка, рассмотрена конкурентная среда страхового рынка, предложены перспективы рынка страховых услуг.

Элементами научной новизны полученных результатов является оценка перспектив роста рынка страховых услуг.

Областью возможного практического применения могут быть практическая деятельность специалистов и руководителей страховых компаний, разработки программ развития.

## Abstract

Diploma work contains: 74 p., 5 fig., Table 3, 42 sources, 6 adj.

INSURANCE MARKET INSURANCE FUND, PERSONAL INSURANCE, PROPERTY INSURANCE, OBLIGATORY INSURANCE, VOLUNTARY, INSURED, GOVERNMENTAL REGULATION.

Object of study – the insurance market of the Republic of Belarus.

Subject of research – competition in the insurance market of the Republic of Belarus.

The purpose of this work is to study the specifics of the insurance market of the Republic of Belarus, problem analysis and perspective directions of development, the study of competition in the insurance market of the Republic of Belarus.

In the process the following research and development. Analyzed the insurance market of the Republic of Belarus, considered the financial performance of insurance companies, problems of the insurance market, proposed directions of development of the insurance market, considered the competitive environment of the insurance market, offered prospects of the insurance market.

Elements of scientific novelty of the results is to estimate the growth prospects of the insurance market.

Area of possible practical applications may be practical activities of specialists and managers of insurance companies, development programs.